

Аляксандр Смолік

КАРЧМА ЯК ПРАСТОРА ВУСНАЙ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ

Творчае перайманне культурнага вопыту мінулага з'яўляеца ўмовай для плённага развіцця нацыянальнай супольнасці. Аснову яе самабытнасці складае культурная спадчына, у якой важным чыннікам з'яўляеца духоўны і матэрыяльны змест. За тысячагодды перыяд гістарычнага развіцця беларускім этнасам створана багатая матэрыяльная культура, якая прадстаўлена прыладамі працы, речамі бытавога ўжытку, адзенням, ежай, тэхналогіямі вытворчасці, будынкамі, збудаваннямі і інш. Сярод іх значнае месца належыла карчме, якая на Беларусі вядома з X-XI стст. Этымалогія яе паходзіць ад слова «карэц» – коўш, якім зачэрпвалі спіртовыя напоі. Аб распаўсюджаннасці ў нас корчмаў можна меркаваць па іх колькасці ў Вілейскім уездзе. Так, толькі ў мястэчку Лебедзева (цяпер Маладзечненскі раён) у XVII ст. на 149 двароў прыходзілася 48 корчмаў і заезных дамоў. У сярэдзіне XIX ст. у г. Вілейцы на 2719 жыхароў прыходзілася 10 корчмаў і 1 вінны склеп [7, с.48]. У літаратуры корчмы трактуюцца негатыўна, як піцейныя ўстановы, дзе працоўны люд прапіваў грошы, завязваў сваркі, якія нярэдка заканчваліся бойкамі, нанясеннем цяжкіх цялесных пашкоджанняў іх удзельнікам. Сапраўды архівы сведчаць, што ў корчмах на гулянках назіраліся дэвіянтныя паводзіны мяшчан і жыхароў вёскі. Так, Якуб Колас у паэме «Сымон-музыка» адзначаў іх негатыўную ролю: «Тут падчас трасуцца сцены, / Лавы крыщацца, як соль. / Часта ў ход ідуць палены, / Як разыждзеца тут голь» [5, с. 372]. Але паэт ў шэррагу сваіх мастацкіх і публіцыстычных твору адзначаў і іншыя сацыяльныя, у тым ліку і сацыякультурныя функцыі карчмы. Аналіз тэкстаў і падтэкстаў навуковых і мастацкіх прац Я. Коласа, Канстанціна і Яўстрафія Тышкевічаў дае падставу сцвярджаць, што карчму яны разглядалі і як своеасаблівую інфармацыйна-камунікатыўную, рэакрэйтывную і святочную простору вёскі, мястэчка і горада.

Чым вабіла гараджан і вяскоўцаў карчма? Не толькі магчымасцю выпіць келіх віна і на нейкі момант забыцца на паўсядзённыя праблемы. Гэтыя ўстановы былі месцамі, дзе адбывалася камунікацыя. Туды прыходзілі людзі з мэтай перадачы ці абмена пэўнай інфармацыяй, падзяліца сваімі думкамі, поглядамі на хвалючыя іх пытанні. Яна для людзей простага стану была ў дарэвалюцыйнай Беларусі адзіным цэнтрам грамадскага жыцця. Эліта грамадства мела ўласныя закрытыя інтэлектуальныя клубы, члены якіх былі аб'яднаны агульнымі інтарэсамі, захапленнямі, пэўнымі відамі дзеянісці. У гэтых клубах камунікацыя ажыццяўлялася ў спешыялізаваных галінах сацыякультурнай практикі, мэтай якой было стварэнне і насычэнне культурнай прасторы спецыялізаванымі ведамі як у метадалагічным, так і факталаґічным плане. Камунікацыя ў карчме працякала на ўзроўні паўсядзённай культуры, мела арыентацыйныя характар. Стасункі дадзенага тыпу дапамагалі наведальнікам карчмы арыентавацца ў сістэмнай структуры прыроднай і сацыяльнай прасторы, сацыялізавацца ў соцьуме іх пражывання, фарміравалі іх экзістэнцыяльныя і каштоўнасныя арыентацыі. Аналагічнае меркаванне выказваў і Я. Колас адносна мэты збораў у карчме: «Чаго мужык у карчму валокся? Бо там быў яго клуб, яго тэатр, яго бібліятэка. Дзе ты з суседам пабачыўся, навіну пачуеш? Або дзе можна парайша, якога надвор'я чакаць на лета? Калі жывёлу ў поле выганаць, калі сеяць? Нарэшце, дзе лъга хоць крыху душу павесяліць? З пана пасмияца, са злое долі пакінць? Усё там жа – у карчме» [4, с. 163].

Навуковыя і літаратурныя тэксты даюць падставу сцвярджаць, што ў карчме таксама ладзілася ігрышча, якое зарадзілася яшчэ ў дахрыціянскі перыяд і працягвае бытаваць у адаптаваных да сучасных умоў формах. Яно з танцевальна-гульнявымі і тэатралізаванымі паказамі прымяркоўвалася да найважнейшых перыяду у гадавым кругавароце дзён, звязаных з сонцастаяннем і раўнадзенствам. Менавіта пагэтаму ігрышчи ладзіліся часцей за ўсё зімой, вясной і летам (Каліды, Купалле, Маслянка, Радаўніца, сёмушна-русланыя і інш.). Пазней пад ігрышчам разумелі і ўраджайнія святкаванні, вясковыя вечарыны шлюбна-эратачынага зместу, на якіх дэманстраваліся пераапрананні, парадзіраваныя паказы вяселля, шлюбна-забаўляльныя і гульнявія тэатралізацыі. Я. Колас у паэме «Сымон-музыка», апавяданні «Ігрышча» адлюстраваў названую народную традыцыю. «Тут ігрышчи адбывалісь / Перад святамі зімой. / Танцевалі маладыя, / Весяліліся, пілі, / Для іх скокі, гульні тыя / Многа радасці няслі» [5, с. 373]. Ігрышчи суправаджаліся народнымі песнямі, танцамі, інструментальнай музыкай, якія належалі да старажытнага пласта беларускага календарна-музычнага фальклору. Асабліва насычаны песенным, тэатральным і харэграфічным фальклорам былі калядныя і купальскія ігрышчи.

Найбольш часта ў ігрышчах выкарыстоўвалася такая традыцыйная абрадава-гульнявая дзея, як «Жаніцьба Цярэшкі» [1, с. 254]. Абрад «Жаніцьба Цярэшкі» ладзілі ў перыяд зімовага сонцевароту і ён супадаў з пераломнымі момантамі прыроднага і жыццёвага цыклу. Дзея абавіралася на карнавальную лексіку з уласцівай ёй логікай адваротнасці. Тэатралізацыя шлюбу суправаджалася жартоўнымі сплабрніцтвамі хлопцаў і дзяўчат, дзе выразна ўвасоблена апазіцыя «мужчынскае – жаночае». Дзея ўключала шэраг гульнявых этапаў, найбольш важнымі з якіх былі «перакручванне», «пералоўліванне», «застолле». Усе этапы гульні функцыянальна і тэматычна звязваліся і афармляліся «цярэшкайскім» песнямі і танцамі. На апошнім «застольным» этапе «цярэшкайскія» песні перапляталіся з рознымі календарна-абрадавымі песнямі. Змест гульнявых песен раскрываўся праз адзінства трох кампанентаў: выразных сродкаў, музыкі і гульнявога дзеяння. Рухі спевакоў таксама звязаны з сюжэтам і ўяўляюць сабой разыгрыванне сітуацый, пра якія апавядаюць слова песні. Цярэшкайскім песням уласцівы зычлівы гумар, крытычнае супастаўленне з'яў, прадметаў, характарыстыка персанажаў гульні праз абыгрыванне працоўна-бытавых сітуацый і артыстычнае выяўленне чалавечай натуры.

На апошнім «застольным» этапе «цярэшкайскія» песні перапляталіся з рознымі пазаабрадавымі і танцамі, якія недапасаваны да абрадаў календарнага і сямейна-родавага цыклу. Аналіз репертуару ігрышчаў сведчыць, што часта выконваліся песні, у якіх былі ўвасоблены асноўныя сферы жыццядзейнасці чалавека, маральны і псіхалагічныя вопыты. Гумарыстыка такіх народных песен, як «Перапёлочка», «Падушачка», «А мы проса сеялі», «У нядзельку па абедзе», «Як паехаў сын Даніла» і іншых адметная сваёй дасціпнасцю, малюнкавасцю вобразаў, а часам і змяшчэннем паняццяў.

Традыцыйная на ігрышчы была карагод-гульня «Яшчур». З хлопцаў выбіраўся «яшчур», які ставіўся ў цэнтар прасторы, дзе адбывалася ігрышча. Па правілах гульні дзяўчата аддавалі «яшчуру» вянкі, хусткі, пярсцёнкі ці іншыя речы. Дзея суправаджалася адпаведнай песняй: «Сядзі, сядзі яшчур / У гайку зялёным, / У арэхавым кусце / На залатым крэсле». Пасля кожнай дзяўчыны ўпрашвалася «яшчута» вярнуць ёй яе реч. Усе астатнія спявалі песню, якая функцыянальна была звязана з гэтым этапам гульні: «Пане яшчур, / адай мой вяночак! / Мой вяночак залаты, / Загубіла з галавы. / Будзе мяне мамка біць, / Ды некаму бараніць». Хлопец вяртаў реч, калі дзяўчына цалавала яго або выконвала якое-небудзь іншае пажаданне «яшчура». Кампазіцыя, рytміка і памер песні адпавядаў гульнявой функцыянальнасці.

Вядомы беларускі фальклорыст А. Рыпінскі адзначаў, што на ігрышчах ладзілася таксама тэатралізаваная кампазіцыя «Ваджэнне казы». Распаўсюджанай карнавальнай гульней беларускай моладзі яе называлі І. Эрэміч, А. Дамбавецкі. Падабенства «Казы» з маскараднымі паказамі адзначаў і П.Бяссонаў. У названай тэатралізаванай гульні спалучаліся песня, танец і дыялог. У гульні звычайна ўдзельнічалі 10-15 чалавек. Галоўным персанажам, безумоўна, была «каза», ролю якой выконваў невысокі хлопец, здатны да танцаў і іправізацый. Яго апраналі ў вывернутыя кажух, на галаву адзяўлялі маску. Ролю «дзеда», які вадзіў «казу», выконваў высокі хлопец з развітым пачуццём гумару. Ён

павінен быў муштраваць казу, падганяць кіям. «Каза» выконвала абрарадавы танец: падскоквала, біла «дзеда» капытамі, бадала рагамі, клалася на падлогу, прыкідвалася памерлай. Дзея суправаджалася народнай песняй. Песня праслаўляя становічыя якасці «казы»: «Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, / Дзе каза хвастом, там жыта кустом, / Дзе «каза» нагой, там жыта капой, / Дзе «каза» рогам, там жыта стогам, / Дзе каза не бывае, там жыта паліягае» [1, с. 599]. Удзельнікі маскараднага паказу спрабавалі ажывіць «казу», але беспаспяхова. Толькі пасля шчодрых падарункаў ад гаспадара «каза» ажывала. Песельнікі за гэта праслаўлялі яго. Выконвалі віншавальную песню з пажаданнем гаспадару добрага ўраджаю.

Акрамя гуртавых тэатральных паказаў на ігрышчах бытавалі танцы розных гісторыка-стыльных форм. Найпашыранымі былі парна-гуртавыя, парныя і сольныя. Яны былі разнастайныя па кампазіцыі, мелілі ўстойлівую і імправізацыйную структуру (ад аднаматыўных да шматкаленных). Адметнасць шматкаленных танцаў выразна паказаў Я. Колас у апавяданні «Ігрышча». Паэт вельмі вобразна апісаў выкананне народнага танца «Каваля» двумя мужчынамі: «То адзін, то другі / Плечуком ускіне, / Рукі іх – лук тугі, / І пастава іх нагі / У належным чыне» [3, с. 101]. Колас называе шэраг іншых танцаў, якія моладзь выконвала падчас ігрышчаў: «Тут і вальсы, тут і полькі, / Гоман, жарты, смех і гук» [3, с. 100]. К. Тышкевіч у сваёй працы «Вілія і яе берагі» зафіксаваў яшчэ адзін народны танец «Мяцеліца», якія выконваўся ў XIX ст. на Вілейшчыне ў час ігрышчаў: «Скрыпкі пранізліва запігчалі вясёлую мяцеліцу, і нейкі малады хлопец з натоўпу схапіў маладую і прыгожую дзяўчыну і пачаў хутка круціць, за ім пайшоў другі, трэці, з-за недахопу хлопцаў дзяўчатаў пайшли танцеваць парамі. Усе панесліся ў танец, са смехам і крыкам, як звычайна ў танцы і бывае, весела па карчме круціліся да змору і знамогі» [9, с. 415].

Я. Колас і К. Тышкевіч зафіксавалі той факт, што выкананне песен і танцаў на ігрышчах адбывалася пад акампанемент музычных інструментальных ансамблей, у склад якіх уваходзіла некалькі народных музычных інструментатаў. Я. Колас у сваім апавяданні апісаў ансамбль з трох відаў народных інструментатаў: «Скрыпка ж голасна звініць, / Ну, дзівота, як жывая, / От, здаеша, гаманіць...» [3, с. 98]. «І басэтля безупынку / Ўсё раве і ўсё раве...» [3, с. 98]. «Рэпішь дудка, не дзяеша. / Адатне ды зноў пачне» [3, с. 99]. Архіўныя дакументы сведчаць, што ў карчме мястечка Краснае (Маладзечненскі раён) у XVIII ст. часта іграли музыкі-віртуозы Васіль Карчміт і Паўлюк Ламінскі, якія пазней былі нават запрошаны ў славутую капэллу Антонія Тызенгаўза, у Гародні, дзе давалі сольныя канцэрты на скрыпцы, басэтлі, клавесіне. Незвычайны талент вясковага музыкі самародка раскрыў Колас у пээме «Сымон-музыка». Наведальнікі карчмы «выхвалилі яго ўсяк: / Чый ён, жэўжык? Ось музыка! / Ось, псякроў яго, мастак!» [5, с. 372].

Такім чынам, даследванне функцый беларускай карчмы дазваляе меркаваць, што яна прадстаўляла асобе магчымасць задаволіць патрэбнасці ў самарэалізацыі, самавыражэнні яе здольнасцей, індывідуальнасці, думак і пачуццяў у творчасці з выкарастаннем песенных, музычна-харэаграфічных, абрарадых дзеяствіяў і гульні. Самарэалізація сваіго ўнутранага, індывідуального непаўторнага «Я» ажыццяўлялася ў асноўным у калектыўных формах, дзе ўдзел асобнага індывіда як бы зліваўся ў адзіны працэс і вынік.

Спіс літаратуры:

1. Ігрышча // Беларускі фальклор : Энцыклапедыя : У 2 т. Т. 1: Акапэла – Куція / рэдкал. : Г.П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн, 2005. – 768 с. : іл.
2. Колас, Я. Збор. Твораў : у 14 т. Том 1. Вершы 1898–1917 гг. / Я. Колас. – Мінск : Маст. літ., 1972. – 562 с.; іл.
3. Колас, Я. Збор. Твораў : у 14 т. Том 3. Апавяданні вершам, вершы, вершаваныя казкі, пазмы для дзяцей і народныя казкі ў апрацоўцы Я. Коласа / Я. Колас. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 408 с.; іл.
4. Колас, Я. Збор твораў : у 14 т. Том 4. Апавяданні 1906–1917 гг. / Я. Колас. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 352 с.; іл.
5. Колас, Я. Збор твораў : у 14 т. Том 6. Пазмы «Новая зямля», «Сымон-музыка» / Я. Колас. – Мінск : Маст. літ., 1974. – 624 с.; іл.
6. Колас, Я. Збор твораў у 14 т. Том 9. Трылогія «На ростанях» / Я. Колас. – Мінск : Маст. літ., 1975. – 456 с.; іл.
7. Костенко, В.М., Михалевич, М.М. Корчмы в книге К. Тышкевича «Виilia и ее берега» / В.М. Костенко, М.М. Михалевич // Другія Тышкевіцкія чытанні (г. Лагойск, 15 кастр. 2009 г.) : матэрыялы чытання / рэдал. : А.І. Смолік (адк. рэд.) і інш. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – 109 с.
8. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. – Ф. 295. – Воп. 835. – Л. 2.
9. Tyszkewicz, K. Wilija i jej brzegi / K. Tyszkiewicz. – Drezno, 1871. – 657 с.